

Генадзь Говар

**Акунёўская
бітва**

Вянкі санетаў і балада

Курск

“Пресс-факт”

2008

ГОМ...

ГОМІЙ...

ГОМЕЛЬ...

Вянок санетай

I

*Нібыта рысь, на строме горад.
Малы. Драўляныя дамы.
Ля берага злуюць самы –
Іх абудзіў птушыны сокат.
Сож разамлеў крыху ад стомы.
Галер аднекуль чарада...
Глядзіць на карту грамада –
Кут шчэ Еўропе невядомы...*

*Малююць кропку – пішуць “Ното”.
Праз пэўны час усім вядома,
Што быў тут нейкі недагляд –
Жылі ж без назвы, векавалі.
І вось, ужо ззяе Гом праз хвалі,
Углядзеца за далягляд...*

II

Углядаеца за далягляд
Са стромы Сожа горад новы.
Настрой радзімічаў вясновы –
Не ведалі, што ёсць нагляд...
І ён прыйшоў, хоць затрымаўся,
Ажно ад кіеўскіх князёў –
Белбог глядзеў з-за аброзоў,
А Гом у працы завіхаўся...

Ярыла ў чырвані сыходзіў...
Пярун злаваўся, карагодзіў –
Такі жахлівы плагіят!..
Багі “кансэнсусу” шукалі,
Каб захаваліся “каралі”,
Стагоддзяў пэйны кругагляд.

III

*Стагоддзяў пэўны кругагляд:
Абрады, звычкі, памяркоўнасць,
Да продкаў і гасцей шаноўнасць...
Усё пайшло на перагляд.
Народ знаходзіў выйсце ў працы.
Рыбаліў упо тай, паляваў,
Палеткі жытам засяваў.
А князь шпацыраваў у палацы.*

*Трываць крыўдоты і маўчаць?..
І крывасмокам дагаджаць?..
Чуваць у кузні звонкі молат.
Ён зробіць сам любую рэч –
Навюткі, шчэ гарачы меч
Нясе, нібы магутны волат.*

IV

*Нясе, нібы магутны волат,
Ардзе неўтаймаванай смерць,
Спяшаеца усюль паспець,
Адпомсіць за ганьбу і голад.
І пры падтрымцы грамады
Вялікага Літоўска Княства,
Добразычлівага зямляцтва –
Жылі у згодзе гарады.*

*Дзяржаўнай была наша мова,
Відаць, зусім невыпадкова...
Шчэ захаваліся пісьмёны.
Быў час тады магутны, гожы –
Ззяў Гомель любы наш на Сожы...
Быў малады калісь, “зялёны”...*

V

Быў малады калісъ, “зялёны”,
Ягайла, “княжыч-удалець”...
Наблізіў Княству ён канецъ,
Дарэмна мною памянёны.
Прыйшли сюды каталікі...
І зноў хістацица стала вера,
Трываала хіба што папера.
А ў хатах ішэ дамавікі...

Душа язычніцкая гула:
Нібыта ідал – кожна шулака...
Трымаўся побач, не трымцеў
Альгерд не лез у звычкі нашы,
На бойнішчы, нібы на пашы,
У крыніцах-люстрах зіхацеў...

VI

У крыніцах-люстрах зіхацеў
Сто пяцьдзесят гадоў у міры,
Пад гукі беларускай ліры
Радзіміч ціха “вар’яцеў”...
У рэшце рэшт прыйшла бяда –
Ізноў змянілася улада.
Яна даніне вельмі рада,
Шчадруе, быццам Каляда...

Была навала і раней –
Мякіну зведаў верабей...
Каваль у кузні аж спацеў –
Сапуць кавальскія мяхі,
Не чутна кроکаў праз імхі...
Чарот дзічынай шамацеў.

VII

Чарот дзічынай шамацеў...
Даніна некуды знікала...
Улада лётала, гукала –
Лес адгукаца не хацеў.
Хістаўся пад князямі трон –
Жадаючых было замнога,
Каб быць намеснікам у Бога.
Хмарнела неба ад варон...

Ярыла зверху усё бачыў –
Нікому здрады не прабачыў.
І гай хваёвы мжой замглёны,
Вяшчун задурыць галаву,
Пераўтвараўся у дрыгву
Пад спеў русалак пранікнёны.

VIII

*Пад спеў русалак пранікнёны
Сож Iнуць песціў, абдымаў,
Забітых ворагаў прымаў
І зносіў іх у Днепр сцюдзёны.
Туды, дзе ў ямінах чакаюць
Самы ды ракі, судакі...
Відаць, у іх ўжо лёс такі,
Усіх, што па крыві блукаюць.*

*Да Польшчы перайшла улада,
Ёй Гомель, нібыта прынада,
Спакусна вабіць успамінам.
Жыццё ранейшае мігціць
І думка слушная карціць
Бывае з журайліным клінам...*

IX

*Бывае, з жураўліным клінам,
Князь Чартарыйскі, бы ляціць...
Са стромы гомельскай глядзіць
У бок Пулаў, за небасхілам.
За час, што старастам ён быў,
Пабудаваў палац дубовы
З байніцамі дзеля аховы,
Умацаванні не забыў...*

*Аж сорак тры гады рабіў...
Ён Гомель усёй душой любіў.
Прыйшла да ўлады Кацярына.
Не дапамог ні мост, ні роў –
Нашу зямлю дзялілі зноў.
Кроў узварухне адрэналінам...*

X

*Кроў узварухне адрэналінам...
А дзетак трэба гадаваць,
Старых, нямоглыx даглядаць...
Зноў час уецица серпанцінам.
Наш Гомель, ўжо як падарунак,
Графу Румянцаву далі –
Званы на храмах загулі,
Бы клікалі на паратунак...*

*Чакала Гомель абнаўленне –
Румянцаўскае аздабленне:
Цудоўны мост крыху наводдаль.
Сабор Пятра і Паўла новы,
Зсяў у небе купал залачоны,
Пад ім зіхцела Сожа водмель...*

XI

*Пад ім зіхцела Сожа водмель.
Старыя кажуць, што у карты
Паскевіч выйграў горад... Жарты!..
Тых перамог было удосталь...
Фельдмаршал, граф, святлейшы князь
Усё звозіў у палац муроны.
Нат “вершиніка” – трафей чарговы –
Паставіў ён на “канавязь”...*

*Абозы рухаліся ў Гомель –
Чырвоным быў адбіты промень...
А на капейку і пятак,
(багаццем грэшным ён хваліўся)
Хаця і хворы, усё ж маліўся...
Толькі чамусьці ўжо не так.*

XII

Толькі чамусьці ўжо не так
Нява адлюстравала неба.
Напэўна, уздыхнула глеба
I пракурлыкаў нешта птах...
На свет з'явілася князёўна
Блакітнай, Дашкавых, крыві.
Што лёс плануе “візві”?..
Час адкрывае паслядоўна...

А покуль хай яна расце,
I кветкай вабнаю цвіце.
Князям Паскевічам... Вось так!
У шаснацаць год яна – нявестка.
Ёй мрояца за фрэскай фрэска –
Лёс, няўрымслівы мастак...

XIII

Лёс, няўрымслівы мастак,
Намаляваў ёй Сож і Гомель,
Хваёвы гай ў духмянай стоме,
Жыццёвы шлях гадоў да ста...
Яна усюды паспявала:
Царква, прытулкі для сірот,
Падлічвала з зямлі даход,
Трымала хор, і ў ім спявала...

Раман французам пераклада
“Вайна і мір”... Так дасканала,
Ёй вераць, бывацам аксіёме,
Што нат і зараз выдаюць –
Зялёнае свято даюць...
Малюе запаветны Гомель...

XIV

*Малюе запаветны Гомель
Партрэт апошняе княгіні:
Прывабны стан і погляд сіні,
Адна зусім у вялізным доме.
У радаводах выйшаў збой...
Сумуе нашая Ірына –
Няма дзяцей... Палац – пустыня
І Гомель, падуладны ёй...*

*Нібы манашка, ў цёмным строі,
Натхнёна аб'язджаля гоні...
Забыліся нястачы, голад...
Дапамагала ўсім жанчына –
Ахвяравала ўсё Айчыне.
Нібыта рысь, на строме горад...*

XV

*Нібыта рысь, на строме горад
Углядаецца за далягляд...
Стагоддзяў пэўны кругагляд
Нясе, нібы магутны волат.
Быў малады калісь, “зялёны”,
У крыніцах-люстрах зіхацеў,
Чаро т дзічынай шамацеў
Пад спеў русалак пранікнёны...*

*Бывае, з клінам жураўліным
Кроў ўзварухне адрэналінам...
Пад ім зіхцела Сожа водмель,
Толькі чамусьці ўжо не так –
Лёс, няўрымслівы мастак.
Малюе запаветны Гомель...*

ХЛЕПЕНЬ...

ЗЛОБІН...

ЖЛОБІН...

Вянок санетаў

I

Усё Дняпру дасканала вядома...
Карані аглядае ён зноў.
У іх пульсуе магутная кроў,
Што не знае ні страху, ні стомы...
Думка шыра кладзеца ў радок.
Лёгка мне – я пішу пра зямлю,
Быццам бы пракладаю раллю
Праз стагоддзяў зажуранны змрок...

Дрыгавіцкія нашы плямёны
Погляд мелі на ўсё пранікнёны,
Справы ведалі ўсе назубок:
Паляванне, рыбацтва, город...
Сваю вотчыну зведаі народ
Да Бярэзіны срэбных заток.

II

Да Бярэзіны срэбных заток,
Дзе Ала серпанцінам віеца,
Салаўіная песня ліеца
І павольна лунае чаўнок...
Водны шлях быў калісьці адзіны
І залежыла ўсё ад ракі –
Аблюбуюць яе маракі
Ці рыбак і дуэт лебядзіны...

Днепр тады быў накшталт бальшака,
Ад “варагаў у грэкі” рака
Іншаземных тавараў паток
Несла ўверх, але “мытням” плацілі...
Горад Хлепень стаяў. Ім не кплі.
Рэхам прашчурай уеца вянок...

III

*Рэхам прашичураў уецица вянок.
Успамінам на мову кладзецица,
Каб на святах акрылена пецица,
За застоллем якім, незнарок...
Правы бераг Дняпра баранілі:
Албы Ніжній і Верхній кардон,
Шыхай, Стрэжаў, Праскурні, Затон...
Моц іх ведалі... Усюль гаманілі...*

*Наши продкі купцоў паважалі,
Футрам, мёдам лясным гандлявалі.
Кут быў шчыры, багаты, вядомы...
Побач Стодамі жылі Багі.
З іх галоўны – Белбог дарагі.
Запаветны, свяшчэнны, свядомы...*

IV

*Запаветны, свяшчэнны, свядомы
Дзікі лес падступаў да Дняпра,
Дзе ў пратоках хаціны бабра,
Мёд у борцых сусветна-вядомы...
На палянах асілкі-зубры
Гаспадарылі статкамі ў пушчы,
А дзікі у балотнае гушицы,
Белакрылыя буслы ўгары...*

*Тут русалкі спявалі ў затоцы,
Жабы ім падпявалі штамоцы,
Праяўляючы скрытъя норавы...
Вадзянік так любіў іхні спей,
Побач з чапляй акрылены млеў...
Апусцелі звярыныя логавы.*

V

*Апусцелі звярыныя логавы,
Свае гнёзды пакінулі птахі.
Саламяныя ўспыхвалі дахі
І драўляныя ідалы богавы...
Іншаземцы, які ўжо раз,
Паланіць непакорных збіраюцица,
Паляць, нішчаць набыткі, стараюцица...
Будзе гадам дастойны адказ!*

*Дзяды ворагаў ярасна білі,
Бо свабоду ўжо вельмі любілі.
Тайны мелі яны адыход
Непрыкметнай для ворага гацю
Гуртаваюца смяротнаю рацю.
Лось праз Добасну крочыць уброд...*

VI

Лось праз Добасну крочыць уброд,
Яму проста, бо ён яго ведае...
Іншаземцамі рак ужо снедае,
Каб увесну даць добры прыплод.
Наши продкі на выпадак мелі
Сярод багны на выспах дамы.
Ix палохалі толькі грамы,
Што Пярун пасылаў... Вар'яцелі...

Партызанская тактыка бою
У крывеі нашай браце з табою.
Проста, мы дрыгавіцкі народ...
Так было з тых далёкіх часін,
Што ўзгадаў нам дзядоў успамін.
Пахіліўся язычніцкі Стод...

VII

Пахіліўся язычніцкі Стод,
Берагіні кудысь адлящелі –
Дрыгавіч у дняпроўскай купелі...
Прымусова хрысцілі народ.
Не адразу ўвайшла нова вера
У душы верных Белбогу людзей.
Шмат было драматычных падзеяй
У чаратах, трыснягах і аерах...

Князь магутны, каб трасца у бокі,
Узяў сабе ўвесь Днепр и прытокі
Пад нашчадкаў спакусы і норавы...
Тураў, Гом, Рагачоў і Мазыр
Зрок згубілі – ім Кій павадыр.
Дзесь за пущай гукаюцца жораўвы...

VIII

Дзесь за пушчай гукаюцца жоравы...
Дзікі мёд ласуной спакусіў,
Рой іх джаліў, гудзеў, галасіў.
Там Ісаенкі, Логвіны, Говары...
То князі... То варагі... То ханы...
Не было на міжрэчы жыцця,
Ацураліся ўжо укрыцця...
Стогн жалобны стаяў несціханы...

Хлепень, Стрэжаў узводзілі замкі,
Умацаваць каб скразныя напрамкі
І смяротную плынъ перакрыць.
Хлепень Злобінам стаў называцца,
Стрэжаў – Стрэшынам... Не
прагамацца.
Святаяннік жывільна гарыць...

IX

*Святаянік жывільна гарыць,
Днепр павольна нясе свае воды...
Жлобін меў да ўсяго падыходы –
Мог ён талентам шыра здзівіць.
У васемнацатым даўнім стагоддзі
Жыў Чахоўскі, цікавы мастак –
Падрабіць мог рубель і пятач,
І гармату адліць ў мімаходзі...*

*Мужыкі з залатымі рукамі,
Што рубілі жытло ўсім вякамі,
Самі ўмелі сякеры вастрыць...
Ткалі кроснамі дзіўнае тканне...
Хлебаробства жыло... Паляванне...
Прагне сілу сваю раздарыць.*

X

*Прагне сілу сваю раздарыць
Днепр – адвечны бяскрыўдны бальшак.
Дым ў паветры... Пад насыпам шлак...
Тэхнізацыя... Што гаварыць!..
Жлобін першы адчую навіну,
На чыгуны – галоўная станцыя!
І палохала ў шыбах вібрацыя...
Грошы цеклі цурком у казну.*

*Горад Жлобін акрылены рос.
Меў занадта высокі запрос
Царадворцам на жах і здзіўленне...
Творчы пошук паціху мужнεй.
Чуюся свежы, свабодны напеў,
Абуджаючы наша сумленне...*

XI

*Абуджаючы наша сумленне
На маёўкі збіралі народ.
Меркавалі, што ведаюць “брод”
Праз пакутніцтва да летуцення...
Нова ўлада кіруе міжрэчам,
Хто не згодны з праграмай – “ГУЛАГ”...
Паглынае цягнік бедалаг
І на поўнач імчыць па пустэчам...*

*Будавалі ў лапциях камунізм...
Усім да болю наскучыў цынізм
І з наганам дзяцюк-палітрук.
Працавалі дарма на калгас.
Харчразвёрстка – злачынны наказ.
Шчыра песню спявае жаўрук...*

XII

Шчыра песню спявае жаўрук,
Чэрвень ў колеры кветкі фарбуюе...
Гітлер ў печы Еўропу гортуе –
Чуе Днепр ужо бомбавы грук...
Гены прашчураў нас баранілі,
Выспы зноўку прымалі людзей –
Шмат ёсць споведзяй сумныў падзей.
Маці падалі і галасілі...

Забівалі фашисты і кпілі,
І жыўцом нас гаротных палілі...
Наслядзіў тут каваны каблук...
Знае жаўранак, помніць пакуты,
Спавядает на свет ўвесь... Раскуты
Ваш мясцовы пясняр-самавук.

XIII

*Ваш мясцовы пясняр-самаеуک
Вам спявае зусім не пра ўлады,
Што мяняліся, бы лістапады...
Слухай ўважліва Сын і Ўнук!
Ён пяе пра Зямлю Запаветай,
Дзе самотныя спяць курганы,
Непакояць іх сон груганы.
Кут наш родны ўжо шмат чаго зведаў...*

*Вечна вотчына – ўлады часовы.
Які смачны быў мёд верасовы!..
Крывасмокі нясуть запусценне,
Цягнуць ўсё на свае берагі.
Яшчэ дыхае край дарагі
І пульсует дзядоў летуценне...*

XIV

*I пульсуе дзядоў летуценне
У марах іхніх унукаў, сыноў.
Ёсць надзея дзівіцца ізноў
На радзімы тваёй адраджэнне.
Калі ёсць на зямлі гаспадар
Яна ўшодра яму адгукненца.
Трэба толькі аднойчы здаймецца –
Талака дзеліць роўна цяжар...*

*Металургі з кіпучае сталі
Адальюць нам дакладныя шалі,
Каб узважылі моц і сіндромы.
Жлобін родны да шчасця імкненца,
Песня радасці ўдалеч нясецца.
Усё Дняпру дасканала вядома...*

XV

Усё Дняпру дасканала вядома
Да Бярэзіны срэбных заток
Рэхам прашчураў уецица вянок
Запаветны, свяшчэнны, свядомы...
Апусцелі звярыныя логавы...
Лось праз Добасну крочыць уброд...
Пахіліўся язычніцкі Стод...
Дзесь за пушчай гукаюцца жоравы...

Святаяннік жывільна гарыць,
Прагне сілу сваю раздарыць
Абуджаючы наша сумленне...
Шчыра песню спявае жаўрук –
Ваш мясцовы пясняр-самавук
І пульсуе дзядоў летуценне...

АКУНЁЎСКАЯ БІТВА

(1275)

Балада

За гэты твор паэт Генадзь Говар быў
узнагароджаны
Дыпломам Першага абласнога
літаратурнага
конкурса імя Кірылы Тураўскага
(г. Гомель 2007г.)

ДАВЕДАЧНАЯ ЛІТАРАТУРА

С. М. Салаўёў “Гісторыя Расіі”, кн. 2, т. 3, М. 1960 г., стар. 166

– У 1275 годзе рускія князі хадзілі на Літву разам з татарамі і вярнуліся з вялікай здабычай. –

ПСРЛ М. 1965 г., т. 32, стар. 24-25

– Вялікую перамогу над татарамі, кіраваў якімі хан Курдан, атрымала ў 1276 годзе* аб'яднанае войска, якое складалася з атрадаў сыноў Скірмунта Любарта, Пісімонта і Траяна, а таксама іх саюзнікаў – Святаслава Кіеўскага, Сямёна Міхайлавіча Друцкага і Давіда Мсціславіча Луцкага. Бітва адбылася пад Мазыром на рацэ Акунёйцы. –

* У 1975 па ўладзімірскаму летазлічэнню.

А. Н. Насонаў “Манголы і Русь”. М-Л., 1940 г. стар. 63-64

– Летапіс неахвотна паведамляе аб паходзе татар у 1275 годзе на Літву з удзелам “рускіх князёў”; паход гэтых, між іншым, суправаджаўся спусташэннем тых рускіх зямель, праз якія праходзілі ардынскія войскі, а поспех пахода быў больш чым няпэўным; мы не ведаем нават, хто з рускіх князёў у ім удзельнічаў. –

Вітаўт Чаропка “Імя ў летапісе”, Б., 2003 г., стар. 140-141

– Распавядаюць летапісы пра тое, што Тройдзень “**великие вальки чынил з Ляхи, и з Русю, и з Мазовианы, и завжды зыскивал и над землями их сильные окружества чынил**” (ПРСЛ. Т.35 М., 1980. Стар. 132.) Што так, дык так – Тройдзень нямана паваяваў з ворагамі беларускай дзяржавы. Прыступы нянавісці выклікала ягонае імя ў крыжакоў, якія называлі яго Хіжым. А колькі жоўці і злосці выліў у яго адрас галіцка-валынскі летапісец! “**Окаянный и безаконный, проклятый, немилостивый Тройден, его же беззаконья не могохом**

псати срама ради» Летапісець параленоўваў Трайдзеня з Ірадам і Неронам, не забыўши дадаць, што ён **“многа злайша таго безаконья чиняша”** што ён ледзь не вораг чалавечства, ледзь не увасабленне д'ябла. Летапісець хацеў хоць гэтак адпоміціць таму, хто паклаў канець дамаганням галіцка-валынскіх князёў на Наваградскую зямлю.

Аднак слова летапісца наводзяць на думку і пра тое, што наваградскі князь быў чалавекам уладарным, рашучым і хітрым, які асабліва не выбраў сродкі для дасягнення сваіх мэтаў і руку меў цяжкую, моцна трymаў у ёй ганарлівых князёў.

Даведка – **Вялікі князь Літоўскі Трайдзень** ўладарыў у 1270 - 1282 гады.

У розных крыніцах яго імя гучыць па-рознаму: Трайдзенъ, Трайдзенъ, Тройда, Тройд, Тройден, Трайдэн, Трейдэн і інш.

(аўт.)

Ззяў сяятаяннік спакваля
сярод ружовой канюшыны...
Гудзенне грузнага чмяля...
Між кветак – брэдзень павучыны.

Жыццё гартала ўноч і ўдзень
тамы гадоў немітусліва...
Прыйшоў да ўлады князь Трайдзень –
магутны, смелы і руплівы.

Ліцьвіны білі крыжакоў
і ў балатах сваіх тапілі,
ардынцаў пралівалі кроў –
Днепр з Прыпяцю яе папілі...

Бляск герайчных Перамог
суседзяў трохі ацвярэзіў.
Дапамагаў ліцьвінам Бог,
чым ворагам настрой вярэдзіў.

Кальчуга, зброя і шалом
на сонцы полымем палалі.
Наперадзе і напрагом!!!
Ліцьвіны князя паважалі.

*Ардзе так неабходна дань,
расце штодня яе патрэба...
Дзе той Мазыр, а дзе Казань –
дрыжыць пад капытамі глеба.*

*Калматых коней табуны
нясуць ардынцаў меднатварых,
ляцяць Хурала каршуны,
нібы жахлівыя пачвары...*

*Князь ужо ведаў пра набег –
Яму даносілі ўсё дбала,
пра “нечаканы, нібы снег,”
план крыважэрнага хурала...*

*Ярыла ўважліва глядзеў,
як уздымалася навала,
ад абурэння, аж ірдзеў –
спякотай ціснуў дасканала...*

*Русалкі звалі адпачыць,
а Вадзянік у вір глыбокі...
Лясун – асіны падлічыць
у лес загадкова замглёны...*

*Венера-зорка іх вяла
праз Днепр сівы, бурштынну Прыпяць...
Прамень, нібыта чапяла,
у “пекла” нёс, каб потым выцяць.*

*Зямля гарэла за Ардой,
яна палала бела-бела...
Слёз несуцішаных пралой –
сіпей на вогнішчах скалела...*

*Даніны не плаціў ліцьвін,
хоць і трываў занадта многа –
да крыўды крыўду, на ўспамін,
збіраў пакутлівы нябога...*

*Ляцелі зграі на Мазыр,
каб там сабрацца моцным станам,
каб Залатой арды батыр –
сусвет трymаў і стаў тыранам...*

*Склікаў Трайдзень сваіх сяброў,
валадароў суседніх княстваў.
Князі прыйшли праліці кроў
ардынцаў, носьбітаў вар'яцтваў.*

*...Арда прыйшла і пад гарой
свае шатры сабрала ў момант.
Кожны ўяўляе, што герой –
чуваць наўкол чужынцаў гоман...*

*Шаломы, дзіды і мячы,
сякеры, латы і кальчугі
чакалі бітвы і ўначы
кружылі вірам завірухі.*

*На белым, баявым кані
Акованым, як князь, у латы
Трайдзень углядаецца ў агні,
Што паляць дзікуны заўзята...*

*Стаіць наўкола цішыня.
З гары відаць ужо заранак.
У сэрицы ўзнёслым – вышиныя,
забылі людзі пра сняданак.*

*У Акунёўцы акуні
чакаюць бліску срэбных плотак,
ваўкі залеглі, ані-ні... ,
за пачастункам пад узгорак.*

*I груганы ўсю ноч не спяць,
крыавую чакаюць сечу...
Час не спыніць і не падцяць –
на золку будзе калатнеча!..*

*Ружовы ўсход ля Мазыра
адкрыў такую панараму:
вялізна Замкава гара –
падол пад ёю, быццам яма...*

*У ёй ляжыць вялізны Змей –
неўтаймаваныя манголы...
I, з дзідай Вершнік-чарадзей,
над яданоснай той назолай!..*

*Князь узнімае ў рэшице рэшт
зубрыны рог пазалачоны...
Дае сігнал!.. Нібыта фэст,
пачатак сечы незлічонай.*

*Сарочка з палатна, кальчуга...
Ляціць Трайдзенъ, нібыта птах.
За поясам сякера, пуга,
стальныя латы на плячах.*

Стаялі пешыя рады
вакол збянтэжаных ардынцаў.
Прыціснуў лёс, анікуды –
аишэрый дзіды на чужынцаў.

Ліцьвіны-вершнікі сякуць
галовы гідкім басурманам,
ад пены коні, аж сапуць,
крыававы смог стаіць туманам...

Звіняць мячы і палаши,
сякеры вохкаюць бы ў лесе...
Народу, як на кірмаши,
са зброяю наперавесе.

Ад золку бітва дацямна
гула, звінела і стагнала...
Была вайна, яе цана –
арда зняслена сканала...

Непераможны князь Трайдзень
у летапісах зваўся Хіжым...
Пісарчукі хавалі ў ценъ,
а ён, – зіхціць сваім прэстыжам.

*То цяжка жыць, то дабрабыт.
Было даўно, але бы ўчора.
Не знікла праўда ў нябыт:
хлусня – часовая падпора...*

© Інтэрнэт-версія: Камунікат.org, 2011 год

© PDF: Камунікат.org, 2011 год